



Заклік да ўдзелу

## “ Галасы беларускай дыяспары ”

ConnectBY – Беларуская грамадзянская супольнасць у дыяспары

Праект [“ConnectBY”](#) Інстытута еўрапейскай палітыкі (IEP) дае магчымасць беларускім актывістам, грамадскім ініцыятывам і даследчыкам у выгнанні прасоўваць свае праектныя ідэі ці публікацыі. У нашу наступную публікацыю мы хочам уключыць унёскі ўдзельнікаў праекта, якія тычацца іх ініцыятыў, бачання, публікацый або асабістага досведу.

### Што мы прапануем:

- Аднаразовы грант да 1000 еўра на развіццё ідэі праекта/публікацыі;
- Анлайн-настаўніцтва да снежня 2022 года;
- Удзел у двух анлайн-семінарах у лістападзе 2022 г (абавязковы для заяўнікаў грантаў);
- Магчымасці наладжвання кантактаў з даследчыкамі-аднадумцамі, практыкамі і актывістамі, якія працуюць на карысць дэмакратычнай Беларусі;
- Магчымасць падзяліцца сваім вопытам і гісторыяй у шматмоўным выданні.

### Якія крытэрыі падачы заяўкі?

Удзельнікам конкурсу можа стаць любы прадстаўнік беларускай дыяспары, які:

- Жыве або жыў у Германіі ці Украіне;
- мае стабільны доступ да інтэрнэту;
- Працуе над праектам або публікацыяй, якая адпавядае наступным крытэрыям:
  - o Мае фокус на грамадзянскай супольнасці, правах чалавека, дэмакратычным удзеле, павышэнні дасведчанасці і адукацыі;
  - o Імкнецца да паглыблення супрацоўніцтва паміж суполкамі беларускай дыяспары ў розных краінах;
- Гатовы падаць пісьмовы ўнёсак у канчатковую публікацыю праекта да канца лістапада. Вы можаце падзяліцца сваім асабістым досведам, рэзюмэ праектаў, ацэнкай сучасных выклікаў для беларусаў у эміграцыі, прапановамі па паляпшэнні сітуацыі і г.д.
- Жадае прыняць удзел у фінальным мерапрыемстве праекта.

Фінансуецца:



**CIVIL  
SOCIETY  
COOPERATION**



### **Як падаць заяўку?**

Калі ласка, дашліце запоўненую заяўку па электроннай пошце на [connectby2022@gmail.com](mailto:connectby2022@gmail.com)

Апошні тэрмін падачы заявак: серада, 2 лістапада 2022 г.

### **Неабходныя дакументы:**

- Рэзюмэ (CV) – 2 старонкі
- Кароткае апісанне вашага праекта/ідэі публікацыі (макс. 500 слоў). Калі ласка, асвятліце наступныя аспекты: мэта праекта/публікацыі; чаканы ўплыў; вымярэння неабходнай падтрымкі/настаўніцтва.
- Пераважная мова заяўкі - ангельская. Таксама прымаюцца заяўкі на беларускай мове.
- Звярніце ўвагу: вы можаце падаць заяўку як фізічная асоба або як зарэгістраваная/незарэгістраваная НДА.

### **Кантакт**

Лора Ворш, кіраўнік праекта, адрас электроннай пошты: [laura.worsch@iep-berlin.de](mailto:laura.worsch@iep-berlin.de)

Фінансуецца:



**CIVIL  
SOCIETY  
COOPERATION**